

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ  
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ  
«ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ  
ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

**АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ  
ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ: СТАН, ЗДАБЫТКІ  
І СУПЯРЭЧНАСЦІ, ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ**

## **П Р А Г Р А М А**

**РЭСПУБЛІКАНСКОЙ НАВУКОВАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ**

3-4 мая 2002 года

Гродна

Рэспубліка Беларусь

Гродна 2002

У.Н.О.

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ  
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ  
«ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ  
ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

**АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ  
ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ: СТАН, ЗДАБЫТКІ  
І СУПЯРЭЧАСЦІ, ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦА**

# П Р А Г Р А М А

**РЭСПУБЛІКАНСКОЙ НАВУКОВАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ**

3-4 мая 2002 года

Гродна

Рэспубліка Беларусь

Гродна 2002

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі  
Дзяржаўная навуковая ўстанова  
**ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ**

Уваход. № \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2002 г.

## Арганізацыйны камітэт канферэнцыі

### *Старшыня:*

**Брыгадзін П.І.**, міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь, доктар гістарычных навук, прафесар

### *Сустаршыні:*

**Сташкевіч М.С.**, дырэктар Інстытута гісторыі НАН РБ, доктар гістарычных навук, прафесар

**Касцюк М.П.**, загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН РБ, доктар гістарычных навук, прафесар, акадэмік НАН РБ

**Яноўскі А.А.**, першы прарэктар БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

**Сянько В.В.**, прарэктар па навуковай рабоце ГрДУ імя Я.Купалы, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт

### *Нам. старшыні:*

**Крэнь І.П.**, загадчык кафедры гісторыі Беларусі, кандыдат гістарычных навук, прафесар

**Змітровіч І.А.**, намеснік дэкана гістарычнага факультэта ГрДУ імя Я.Купалы па навуковай рабоце, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт

### *Члены аргкамітэта:*

**Коўкель І.І.**, кандыдат гістарычных навук, прафесар кафедры гісторыі Беларусі ГрДУ імя Я.Купалы

**Нечухрын А.М.**, дэкан гістарычнага факультэта, доктар гістарычных навук, прафесар

**Фёдараў І.А.**, загадчык кафедры археалогіі і этналогіі ГрДУ імя Я.Купалы, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

**Чарапіца В.М.**, загадчык кафедры гісторыі славянскіх дзяржаў ГрДУ імя Я.Купалы, кандыдат гістарычных навук, прафесар

## Установа адукацыі

### «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы»

(кароткі гістарычны нарыс)

У сакавіку 2000 г. ГрДУ імя Я. Купалы адзначаў 60-гадовы юбілей. Днём нараджэння юбіляра трэба лічыць 22 лютага 1940 г., калі ў адпаведнасці з Пастановай СНК БССР за № 209 «Аб мерапрыемствах па арганізацыі народнай адукацыі ў заходніх абласцях Беларусі» быў створаны Гродзенскі дзяржаўны настаўніцкі інстытут. На двух яго аддзяленнях – літаратурным і фізіка-матэматычным – пачалася падрыхтоўка настаўнікаў для 5-7 класаў няпоўнай сярэдняй школы. Тэрмін навучання складаў 2 гады. Заняткі пачаліся 7 сакавіка 1940 г. У маі таго ж года ў інстытуце навучаліся 109 студэнтаў і працавалі 7 выкладчыкаў. У 1940 – 1941 навучальным годзе колькасць студэнтаў павялічылася да 169 чалавек. Першымі студэнтамі былі пераважна дзеці мясцовых рабочых, сялян і інтэлігенцыі. Інстытут размяшчаўся ў будынку былой Марыінскай жаночай гімназіі, узведзеным у 1884 г. Ён меў 6 лекцыйных аўдыторый, 4 кабінеты, ядрэнную бібліятэку, чытальную, актавую і спартыўную залы.

У гады Вялікай Айчыннай вайны, 57-ю гадавіну Вялікай Перамогі ў якой мы адзначаем у гэтыя дні, будынак інстытута быў значна пашкоджаны, бібліятэка разрабавана, а многія былыя студэнты загінулі ў барацьбе з фашыстамі. Пасля вызвалення Гродна і Гродзеншчыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў была адноўлена і дзейнасць інстытута. Распраджэннем СНК СССР № 253 ад 20 кастрычніка 1944 г. ён быў пераўтвораны ў Гродзенскі дзяржаўны педагагічны інстытут. Педінстытут меў тры факультэта: літаратуры, замежных моваў і фізіка-матэматычны. У 1954 г. быў адкрыты гістарычны факультэт, а ў 1955 г. факультэт замежных моваў перададзены Мінскаму педагагічнаму інстытуту замежных моваў. У 1958 г. створаны факультэт педагогікі і методыкі пачатковага навучання, а ў 1964 г. – хіміка-біялагічны факультэт (апошні існаваў да 1970 г.). У 1956 г. гістарычны факультэт быў аб'ядна-

ны з філалагічным факультэтам, а ў 1967 г. пераўтвораны ў гісторыка-педагагічны факультэт. У 1972 г. у інстытуце пачынае працаваць музычна-педагагічны факультэт.

18 ліпеня 1957 г. Гродзенскаму дзяржаўнаму педагагічнаму інстытуту за вялікі ўклад у развіццё адукацыі і культуры было прысвоена імя Янкі Купалы (да 75-годдзя паэта), а 20 лістапада 1969 г. у інстытуце была адкрыта аспірантура. Апошняя дала магчымасць рыхтаваць кадры для навуковай і выкладчыцкай дзейнасці па спецыяльнасцях: гісторыя СССР, беларуская мова, метадыка выкладання матэматыкі, дыферэнцыяльныя і інтэгральныя ўраўненні. Паспяхова працуюць завочнае аддзяленне і вучэбна-кансультацыйны пункт. У 60-я гады значна папоўнілася матэрыяльна-тэхнічная база інстытута. Ён размяшчаўся ўжо ў трох вучэбных корпусах, меў тры інтэрнаты на 1544 месцы, жылы дом для выкладчыкаў і супрацоўнікаў, добрую бібліятэку, выдатную актавую і спартыўную залы, багата абсталяваныя вучэбныя кабінеты і лабараторыі. У 1955-1961 гадах выдаваліся «Вучэбныя запіскі» Гродзенскага педінстытута.

У снежні 1972 г. інстытут быў узнагароджаны Юбілейнай граматай ЦК КПБ, Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, Савета Міністраў БССР і Белсаўпрофа ў сувязі з 50-годдзем утварэння СССР. У сярэдзіне 70-х гадоў Гродзенскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя Янкі Купалы стаў адным з вядучых педагагічных ВНУ рэспублікі як па пастаноўцы вучэбна-метадычнай і выхаваўчай работы, так і па развіцці навуковых даследаванняў выкладчыкаў і студэнтаў. Таму невыпадкава Пастановай Савета Міністраў СССР ад 24 чэрвеня 1977 г. за № 564 на базе Гродзенскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Янкі Купалы з 1 мая 1978 г. быў створаны Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт – трэці ў рэспубліцы і 65-ты ў СССР. Перспектывы развіцця ўніверсітэта былі вызначаны ў Пастанове Савета Міністраў Беларускай ССР ад 5 жніўня 1977 года за № 259.

Першы ўніверсітэцкі набор быў зроблены ў верасні 1978 года. Падрыхтоўку спецыялістаў ва ўніверсітэце здзяйснялі 236 выкладчыкаў, з іх 3 докта-

ры навук, 1 прафесар, 161 кандыдат навук і дацэнт, 71 старшы выкладчык і навуковы супрацоўнік. На дзень адкрыцця універсітэта ў яго структуры было 5 факультэтаў (матэматычны, фізічны, гістарычны, філалагічны, пачатковага навучання), 25 кафедраў, 1 курс грамадзянскай абароны. На працягу апошніх 24 гадоў Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы дынамічна развіваўся, стаў шматпрофільнай вышэйшай навучальнай установай, у якой рыхтуюцца кадры па 35 спецыяльнасцях і звыш 100 спецыялізацыях на дзённай, завочнай і вячэрняй формах навучання. Працуюць 12 факультэтаў (філалагічны, матэматычны, гістарычны, фізіка-тэхнічны, юрыдычны, эканомікі і кіравання, псіхалагіі, педагогікі, біялогіі і экалогіі, гуманітарны, фізічнай культуры, давузаўскай падрыхтоўкі), аб'яднанне кафедр сацыяльна-гуманітарных навук, 11 навукова-даследчых лабараторый, цэнтр сацыялагічных даследаванняў. Падрыхтоўку спецыялістаў здзяйсняюць 66 кафедр, на якіх працуюць: доктараў навук – 35, прафесараў – 33, кандыдатаў навук – 281, дацэнтаў – 186. Калектыў універсітэта налічвае каля 1922 выкладчыкаў і супрацоўнікаў, 9556 студэнтаў, намаганнямі якіх і рэалізуюцца галоўныя праграмы дзейнасці ўстановы.

У сакавіку 1998 г. у структуры універсітэта з'явіўся Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў, у верасні 2001 г. – два каледжы. Гродзенскі універсітэт мае свой выдавецкі аддзел, выдае навуковы журнал «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы», газету «Гродзенскі універсітэт». Ён падтрымлівае цесныя сувязі з вучэбнымі і навуковымі цэнтрамі Расіі, Польшчы, Венгрыі, Славакіі, Чэхіі, Латвіі, Швейцарыі, Францыі, Кітая, ЗША і іншых краін. Навукоўцы універсітэта ўдзельнічаюць у распрацоўцы шэрагу буйных рэспубліканскіх і міжнародных праектаў і праграм.

За гады існавання Гродзенскі універсітэт падрыхтаваў каля 40 тысяч высокакваліфікаваных спецыялістаў. Сёння ён з'яўляецца універсітэтам класічнага тыпу, сапраўдным цэнтрам навукі, адукацыі і культуры заходняга рэгіёна Беларусі.

## **Да ведама ўдзельнікаў канферэнцыі**

Канферэнцыя адбудзецца 3-4 мая 2002 года ва Установе адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы» (корпус № 5, вул. Леніна, 32).

Рэгістрацыя ўдзельнікаў будзе праводзіцца 2 мая (14.00. – 19.00), 3 мая (8.00 – 10.00) па адрасу: вул.Леніна, 32, вестыбюль.

Тэлефоны для даведак: 44-60-62, 33-32-45.

## **Парадак работы канферэнцыі**

### **3 мая**

10.00 – 13.00 – Адкрыццё канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне.

13.00 – 14.00 – Круглы стол на тэму: «Гістарычная навука і гістарычная адукацыя. Распрацоўка канцэпцыі гістарычнай адукацыі».

14.00 – 15.00 – Перапынак на абед.

15.00 – 19.00 – Пасяджэнні секцый.

### **4 мая**

9.00 – 11.00 – Пасяджэнні секцый.

11.00 – 12.00 – Заклучнае пленарнае пасяджэнне. Падвядзенне вынікаў працы секцый і канферэнцыі.

12.00 – 13.00 – Экскурсія па гораду.

13.00 – 14.00 – Абед.

## **Рэгламент**

Даклады на пленарным пасяджэнні – да 25 хвілін.

Паведамленні на секцыях – да 15 хвілін.

Выступленні на секцыях у дыскусіі – да 5 хвілін.

## **Да ўвагі ўдзельнікаў канферэнцыі**

1. Просьба своечасова паклапаціцца аб набыцці білета на зваротны шлях.

2. Просім аформіць камандзіровачныя пасведчанні.

## Адкрыццё канферэнцыі

(актавая зала)

Уступнае слова старшыні аргкамітэта, міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь, доктара гістарычных навук, прафесара **Брыгадзіна Пятра Іванавіча**

*Прывітальнае слова да ўдзельнікаў канферэнцыі:*

**Бірукова Марыя Міхайлаўна**, намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама

**Сіўцоў Аляксандр Сямёнавіч**, намеснік старшыні Гродзенскага гарвыканкама

**Маскевіч Сяргей Аляксандравіч**, рэктар Установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы»

## Пленарнае пасяджэнне

1. Сучасныя даследаванні гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і праблемы, перспектывы развіцця  
*Сташкевіч Мікалай Сцяфанавіч*, доктар гістарычных навук, прафесар, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Рэспублікі Беларусь.
2. Развіццё метадалагічнай базы гістарычных даследаванняў у Рэспубліцы Беларусь  
*Нечухрын Аляксандр Мікалаевіч*, доктар гістарычных навук, прафесар, дэкан гістарычнага факультэта Установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы».
3. Развіццё гістарычнай навукі Беларусі з канца 80-х гадоў XX стагоддзя да нашых дзён  
*Касцюк Міхаіл Паўлавіч*, доктар гістарычных навук, прафесар, акадэмік НАН РБ, загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН РБ.
4. Айчынная гістарычная навука: асноўныя накірункі развіцця ў 90-я гады XX стагоддзя  
*Міхнюк Уладзімір Мікалаевіч*, доктар гістарычных навук, прафесар кафедры новай і найноўшай гісторыі Установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт».



**Кулеш Л.М.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Белдзяржуніверсітэт). Да пытання аб вывучэнні курса «Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай цывілізацыі».

**Собалева Л.П.**, канд. гіст. навук, навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ). Тэлеўрокі па гісторыі Беларусі: вынікі і перспектывы.

**Каўн С.Б.**, выкладчык (Белдзяржуніверсітэт). Колькасныя метады і інфармацыйныя тэхналогіі аналізу гістарычных крыніц (на прыкладзе гаспадарчых апісанняў першай паловы XVI ст.).

**Іванчук Б.М.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Выхаваўчы аспект у выкладанні гісторыі Беларусі ў ВНУ.

**Прудко Т.М.**, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Выкарыстанне даследаванняў па Вялікай Айчыннай вайне на тэрыторыі Беларусі ў патрыятычным выхаванні моладзі.

## СЕКЦЫЯ №2

### Гісторыя Беларусі ў старажытнасці і сярэднявеччы

**Кіраўнікі:** доктар гіст. навук, дацэнт **Марозава Святлана Валянцінаўна**; канд. гіст. навук **Бохан Юрый Міхайлавіч**.

**Сакратар:** канд. гіст. навук **Соркіна Іна Валер'еўна**.

**Сямянчук Г.М.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Этнакультурныя працэсы на беларускіх землях у IX – XII ст.

**Казлоўская Н.У.**, канд. гіст. навук (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Актуальныя пытанні вывучэння гісторыі шляхты ВКЛ: да пастаноўкі праблемы.

**Краўцэвіч А.К.**, доктар гіст. навук (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Вялікае княства Літоўскае ў этнагенезе беларусаў.

**Бохан Ю.М.**, канд. гіст. навук, ст. навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ). Уплыў

нацыянальных вайсковых традыцый на развіцце ўзброеных сіл ВКЛ у XVI стагоддзі.

**Падалінскі У.А.**, аспірант (Інстытут гісторыі НАН РБ). Вялікае княства Літоўскае ў палітычным крызісе Рэчы Паспалітай 1587 – 1589 гадоў.

**Шэйфер В.А.**, аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Маскоўска-літоўскія ўзаемаадносіны другой паловы XV – першай трэці XVI ст. у польскіх хроніках Б.Валоўскага і М.Бельскага.

**Шаланда А.І.**, канд. гіст. навук (Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт). Паганскія вытокі клейновых гербаў шляхты ВКЛ (другая палова XVI - XVII ст.).

**Сагановіч Г.М.**, канд. гіст. навук, ст. навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ). Беларускія землі ў «Апісанні шляхоў» канца XIV стагоддзя.

**Гагуа Р.Б.**, аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Крыніцы бітвы пры Грунвальдзе.

**Шэўкун П.В.**, ст. выкладчык (Віцебскі дзяржуніверсітэт). Праблемы развіцця праваслаўнай царквы Вялікага княства Літоўскага ў другой палове XVI ст.

**Люты А.М.**, доктар гіст. навук, прафесар (Беларускі дзяржаўны педуніверсітэт імя М.Танка). Эканамічнае развіцце горадоў Беларусі ў другой палове XVIII ст.

**Марзалюк І.А.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Магілёўскі дзяржуніверсітэт імя А.Куляшова). Дапытання аб перыядызацыі сацыякультурных працэсаў на землях Беларусі ў IX – першай палове XVII ст.

**Арэпук Л.Л.**, аспірантка (Інстытут гісторыі НАН РБ). Гарадское кіраванне ў сярэднявечнай Беларусі.

**Курьцкая А.Г.**, асістэнт (Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт). Заканамернасць узнікнення уніяцтва на беларускіх землях.

**Дук Д.У.**, выкладчык (Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт). Полацкая керамічная вытворчасць XIV – XVI ст.: усходнія і заходнія ўплывы.

**Скеп'ян А.А.**, *малодшы навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ)*. Роля мяшчанства ў фарміраванні гарадской культуры пераходнага тыпу (XVI – XVIII ст.).

**Трошына І.В.**, *аспірантка (Беларускі дзяржаўны педуніверсітэт імя М.Танка)*. Шляхецкае мецэнацтва на беларускіх землях у XVI – XVII ст.: характар і напрамкі.

**Голубеў В.Ф.**, *канд. гіст. навук, дацэнт (Інстытут гісторыі НАН РБ)*. Абшчынны (копны) суд у сістэме судовага ладу Беларусі XVI – XVIII ст.

**Гардзіенка Н.С.**, *аспірантка (Белдзяржуніверсітэт)*. Асаблівасці сямейнага статусу шляхціцкі ў ВКЛ у XVIII ст.

**Дзярновіч С.Д.**, *малодшы навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ)*. Мячы эпохі вікінгаў у міжрэччы Дняпра і Нёмана.

**Кудзіна Г.В.**, *аспірант (Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.С.Пушкіна)*. Старонкі з гісторыі старажытнага г.Кобрына.

**Паўлікава А.Л.**, *ст. выкладчык (Магілёўскі дзяржаўны тэхнічны універсітэт)*. Зараджэнне і развіццё прысвойваючай гаспадаркі на падставе прылад працы.

**Янушкевіч А.М.**, *малодшы навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ)*. Сутнасць інфлянцкай палітыкі Маскоўскай дзяржавы на пачатковым этапе інфлянцкай вайны 1558 – 1570 г.

**Чаропка С.А.**, *аспірант (Гомельскі дзяржуніверсітэт імя Ф.Скарыны)*. З'яўленне казацкіх загонаў на Беларусі і іх уплыў на падзеі лета 1648 года.

**Блінова Т.Б.**, *канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы)*. Асноўныя этапы педагагічнай дзейнасці ордэна езуітаў у Беларусі (канец XVI ст. – 1820 г.).

**Кандратовіч А.А.**, *аспірант (Беларускі дзяржаўны педуніверсітэт імя М.Танка)*. Структура беларускага экспарту ў другой палове XVIII ст.

**Мацук А.У.**, *аспірант (Інстытут гісторыі НАН РБ)*. Магнацкія групоўкі ва ўнутрыпалітычным жыцці ВКЛ (1741 – 1748 г.).

**Каралюн В.П.**, ст. выкладчык (Магілёўскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт). Палеміка Пятра Скаргі і астрожскіх публікацый як адлюстраванне рэлігійных канфліктаў канца XVI ст.

**Баюра А.М.**, дацэнт (Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт). Развіццё крэдыту і ліхварства ў Беларусі ў перыяд феадалізма.

**Амелька С.У.**, выкладчык-стажор (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Удзел дваранства Беларусі ў развіцці культуры ў канцы XVIII – першай палове XIX ст.

**Бубенька Т.С.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Віцебскі дзяржуніверсітэт імя П.М.Машэрава). Кавальская справа ў сярэднявечным Віцебску (па дадзеных археалогіі).

### СЕКЦЫЯ №3

#### Беларусь у складзе Расійскай дзяржавы

**Кіраўнікі:** доктар гіст. навук **Куль-Сяльверстава Святлана Яўгенаўна**; канд. гіст. навук, дацэнт **Сосна Уладзімір Аркадзевіч**.

**Сакратар:** канд. гіст. навук **Сілава Святлана Уладзіміраўна**.

**Швед В.В.**, доктар гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі абласны інстытут павышэння кваліфікацыі педагогічных кадраў); **Ігнатовіч Ф.І.**, краявед (г.Гродна). Гісторыя нямецкай суполкі і евангеліска-лютэранскай парафіі ў Гродне (1770 – 2002 г.).

**Куль-Сяльверстава С.Я.**, доктар гіст. навук, прафесар кафедры гісторыі Беларусі (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Арганізацыя аховы мяжы на беларускіх землях у канцы XVIII – першай палове XIX ст.

**Соркіна І.В.**, канд. гіст. навук (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Адносіны расійскіх уладаў да беларускіх мястэчак у канцы XVIII – першай палове XIX ст.

**Яноўская В.В.**, канд. гіст. навук, дацэнт; **Філатава А.М.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Інстытут

гісторыі НАН РБ). Умацаванне становішча прываслаўнай царквы ў Беларусі (канец XVIII — пачатак XX ст.).

**Кісялёў А.А.,** *аспірант (Белдзяржуніверсітэт)*. Змена правіл дзяржаўнай службы ў беларускіх губернях у другой чвэрці XIX ст.

**Чарапіца В.М.,** *канд. гіст. навук, прафесар (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы)*. Пра аўтарства і ўвядзенне ў навуковае абарачэнне каштоўнага дакумента па гісторыі Айчыннай вайны 1812 года на тэрыторыі Гродзенскай губерні.

**Сяховіч В.А.,** *аспірантка (Белдзяржуніверсітэт)*. Перавод у прываслаўе уніятаў Полацкай епархіі ў 1833 — 1836 г.

**Лютая Л.Э.,** *выкладчык (Беларускі дзяржаўны педуніверсітэт імя М.Танка)*. Спецыялізацыя рамеснай вытворчасці ў другой палове XVIII — першай палове XIX ст.

**Кахановіч А.Г.,** *канд. гіст. навук, дацэнт (Белдзяржуніверсітэт)*. Дынаміка сацыяльных працэсаў у Беларусі 60 — 70-х гадоў XIX ст.

**Цяглова В.А.,** *канд. гіст. навук, дацэнт (Белдзяржуніверсітэт)*. Спецыфіка ўрадавай палітыкі на тэрыторыі Беларусі ў галіне заканадаўства (першая чвэрць XIX ст.).

**Марозава С.В.,** *доктар гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы)*. Антыўз'яднаўчы рух уніяцкага духавенства Беларусі ў 30-я гады XIX ст.

**Лінкевіч В.М.,** *выкладчык; Ганчар А.І., студэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы)*. Узаемаадносіны прываслаўнага і каталіцкага насельніцтва Гродзеншчыны ў другой палове XIX — пачатку XX ст.

**Палетаева Н.І.,** *канд. гіст. навук, дацэнт (Інстытут гісторыі НАН РБ)*. Расійскія акцыянерныя камерцыйныя банкі і беларускае купецтва (70-я гады XIX — пачатак XX ст.).

**Філякоў У.Г.,** *ст. навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ)*. Беларуская культура ў кантэксце славянскіх культур XIX ст.

**Карпіевіч В.А.**, ст. выкладчык (Мінскі каманда-на-інспектны інстытут МНС РБ). Станаўленне фінансава-крэдытнай сістэмы Беларусі (другая палова XIX стагоддзя); Беларусь у сістэме рынку Расійскай імперыі (другая палова XIX ст.).

**Сосна У.А.**, канд. гіст. навук, дацэнт (РІВШ БДУ). Дэмакратызацыя шляхецкага руху на Беларусі ў 30-40-я гады XIX стагоддзя і сялянскае пытанне.

**Панюціч В.П.**, докт. гіст. навук, вядучы навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ). Рэформа 1861 г. і арганізацыя сялянскага кіравання.

**Паўлочэнка Н.У.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Сялянскі рух на Гродзеншчыне ў 1861-1862 г.

**Гарбуль П.І.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.С.Пушкіна). Баявыя дзеянні на Брэстчыне падчас паўстання 1863 г.

**Ерашэвіч А.У.**, малодшы навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ). Камісіі часовага ўрада Вялікага княства Літоўскага ў 1812 г.: асноўныя напрамкі дзейнасці.

**Рабкова К.А.**, аспірантка (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Царкоўнае краязнаўства ў Заходняй Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.

**Міхедзька В.А.**, асістэнт (Гомельскі дзяржуніверсітэт імя Ф.Скарыны). Этнакультурны і сацыяльна-эканамічны крызіс у Беларусі ў пачатку XX ст.

**Ваўрэнюк І.І.**, лабарант (Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.С.Пушкіна). Да пытання аб сацыяльна-эканамічным і прававым становішчы яўрэйскага насельніцтва ў Беларусі ў канцы XIX – пачатку XX ст.

**Бабкоў А.М.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гомельскі дзяржуніверсітэт імя Ф.Скарыны). Фінансава-падатковая палітыка нямецкіх акупацыйных улад у Заходняй Беларусі ў гады першай сусветнай вайны.

**Гаштольд С.В.** (Мінск). Структура крэдытна-банкаўскай сістэмы на Беларусі ў эпоху капіталізма (1860 – 1914 г.).

**Бандарэнка К.М.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Магілёўскі дзяржуніверсітэт імя А.Куляшова). Правы і кансерватыўны манархізм на тэрыторыі Беларусі ў 1905-1917 г.

**Бярэйшык Л.У.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Белдзяржуніверсітэт). Дзейнасць паўночна-заходняга аддзела рускага геаграфічнага таварыства ў пачатку XX стагоддзя.

**Рудовіч С.С.**, ст. навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ). Рух бежанцаў першай сусветнай вайны праз Беларусь: этнасацыяльныя аспекты.

**Жарскі М.В.**, канд. гіст. навук, прафесар; **Бубновіч А.У.**, студэнтка (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Дзейнасць Гродзенскага аддзялення сялянскага пазямельнага банка па фарміраванню прыватнага сялянскага землеўладання.

**Шаўчэня М.М.**, аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Беларускае памежжа ў кантэксте знешнеэканамічнай палітыкі Расійскай дзяржавы (апошняя трэць XVIII – першая палова XIX ст.).

**Марозаў Я.П.**, аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Рэакцыя беларускай шляхты на царскую палітыку «разбора» (канец XVIII – сярэдзіна XIX ст.); Сацыяльная трансфармацыя шляхецкага саслоўя Беларусі ў канцы XVIII – 60-я гады XIX ст.

**Васількевіч В.А.**, аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Буржуазныя рэформы 60–70-х гадоў XIX ст. (па матэрыялах «Гродненских губернских ведомостей»).

**Яршова В.І.**, аспірантка (Белдзяржуніверсітэт). Фінансаванне народнай школы Віленскай вучэбнай акругі ў другой палове XIX ст.

**Ступакевіч М.А.**, аспірантка (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Да пытання аб матэрыяльнай базе жаночых сярэдніх навучальных устаноў на тэрыторыі Беларусі ў 90-я г. XIX ст. – 1917 г.).

**Лаўрыновіч Д. С.**, аспірант (Белдзяржуніверсітэт). Ліберальна-кансерватыўная апазіцыя ца-

рызму і нацыянальнае пытанне ў гады першай сусветнай вайны.

**Вароніч Т.У.**, аспірант (Белдзяржуніверсітэт). Насельніцтва Віцебска на рубяжы XIX – XX стст.: склад, структура, дынаміка.

**Махнач А.І.**, аспірант (Белдзяржуніверсітэт). А.Я.Багдановіч – этнограф, эвалюцыяніст.

**Гронскі А.Д.**, аспірант (Белдзяржуніверсітэт). Расфарміраванне паліцыі і жандармерыі ў беларускіх губернях у 1917 г.

**Трубчык П.А.**, аспірант (Беларускі дзяржаўны педуніверсітэт імя М.Танка). Манархічны друк – галоўны праваднік урадавай шавіністычнай палітыкі ў Беларусі ў 1907 – 1912 г.

**Раўнейка С.М.**, аспірантка (Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.С.Пушкіна). Праблема беларуска-польскіх адносін у даследаваннях К.Езавітава.

СЕКЦЫЯ №4

Падсекцыя № 1

### Праблемы гісторыі Савецкай Беларусі

**Кіраўнікі:** доктар гіст. навук, праф. **Навіцкі Уладзімір Іосіфовіч**; канд. гіст. навук, дацэнт **Старавойтаў Міхаіл Іванавіч**.

**Сакратар:** канд. гіст. навук **Белазаровіч Віктар Аляксандравіч**.

**Яноўскі А.А.**, канд. гіст. навук, дацэнт, першы прарэктар (Белдзяржуніверсітэт). Гісторыя Беларускага дзяржаўнага універсітэта 20 – 30-х гадоў у адлюстраванні архіўных крыніц.

**Ганушчанка Н.М.**, канд. гіст. навук (Міністэрства адукацыі РБ). Пераход да ўсеагульнай сярэдняй адукацыі моладзі і ўдасканаленне структуры адукацыі ў БССР (1976 – 1990 г.).

**Крэнь І.П.**, канд. гіст. навук, прафесар (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Гісторыя Беларусі на старонках гісторыка-дакументальных хронік «Памяць».

Уваход. №

17 200 г.



**Старавойтаў М.І.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гомельскі дзяржуніверсітэт імя Ф.Скарыны). Адносіны насельніцтва Усходняга Палесся да беларусізацыі ў 20-я г. ХХ ст.

**Навіцкі У.І.**, доктар гіст. навук, прафесар (Інстытут гісторыі НАН РБ). Праблемы плюралізма ў духоўным жыцці беларускага грамадства (сяр. 60 – сяр. 80-х гадоў ХХ ст.).

**Нікіціна Т.А.**, ст. выкладчык (Мазырскі дзяржаўны педуніверсітэт імя Н.К.Крупскай). Супярэчнасці развіцця Беларусі (20-я гады ХХ ст.).

**Півавэрчык С.А.**, кандыдат гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Беларусь у планах фартыфікацыйнага ўмацавання заходняй мяжы Савецкага Саюза (1928 – 1941 г.).

**Рыбак Н.А.**, канд. гіст. навук, выкладчык (Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт). Абмен насельніцтва паміж БССР і Польшчай у 1944–1946 г.: некаторыя аспекты праблемы.

**Ягорычаў У.Я.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). «Кубамол» і яго след у гісторыі.

**Паўлава А.Я.**, выкладчык (Белдзяржуніверсітэт). Параўнальны аналіз старшага саставу партызанскіх фарміраванняў Брэсцкай, Мінскай і Магілёўскай абласцей.

**Калацэй М.Я.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Яўрэй Заходняй Еўропы ў Мінскім гета.

**Кобрын М.У.**, аспірант (Інстытут гісторыі НАН РБ). Нявырашанасць аграрнага пытання – аб'ектыўная прычына Кастрычніцкай рэвалюцыі.

**Калацэй М.Я.**, канд. гіст. навук, дацэнт; **Калашнікава Н.П.**, студэнтка (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Барацьба вязняў Гродзенскага гета.

**Шардыка І.У.**, канд. гіст. навук (Магілёўскі дзяржуніверсітэт імя А.Куляшова). Да пытання аб узнікненні разгалінаванай сеткі кадэцкіх арганізацый у Беларусі ў 1917 г.

**Васілючак М.В.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Кадры

Воранаўшчыны напярэдадні вайны (верасень 1939 – чэрвень 1941 г.).

✓ **Белазаровіч В.А.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Рэпатрыяцыя на Гродзеншчыне ў 1944 – 1948 г.

**Галімава Н.П.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.С.Пушкіна). Аднаўленне і развіццё школьнай адукацыі на Берасцейшчыне ў першыя пасляваенныя гады.

**Спірын У.С.**, ст. выкладчык (Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.С.Пушкіна). Ваенна-патрыятычная тэма ў курсе гісторыі Беларусі пасляваеннага перыяда (1946-1991 г.).

**Грэбень Я.А.**, аспірант (Белдзяржуніверсітэт). Арганізацыйныя мерапрыемствы ўлад БССР па прыёму і ўладкаванню грамадзян, рэпатрыяваных з Германіі.

**Стралец М.В.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт); **Коршак М.А.**, дацэнт (Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.С.Пушкіна). Германскі вектор замежных сувязяў БССР (1945-1949 г.): некаторыя аспекты.

**Коршак М.А.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.С.Пушкіна). У пошуках аптымальнай мадэлі супрацоўніцтва: беларуска-нямецкія адносіны ў 90-я г. XX ст.

**Савінская М.П.**, ст. выкладчык (Гомельскі дзяржуніверсітэт імя Ф.Скарыны). Да пытання аб становішчы ў прамысловасці БССР у пачатку 70-х гадоў XX ст.

✓ **Якаўлева Г.М.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Віцебскі дзяржуніверсітэт імя П.М.Машэрава). Дзейнасць жаночых аддзелаў у заходніх абласцях БССР у канцы 40 – пачатку 50-х гадоў.

✓ **Панько В.М.**, асістэнт (Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт). Мастацкі эксперымент у тэатрах Беларусі другой паловы 80-х г. XX ст.

**Стасевіч Н.П.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржмедуніверсітэт). Развіццё аховы здароўя насельніцтва Беларусі ў 60-я гады XX ст.

**Юрын С.А.**, канд. эканамічных навук, дацэнт (Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя

*П.В.Сухога*). Пасляваенны рэнесанс спажыўкааперацыі рэспублікі (1946 – 1948 г.).

**Дубовік А.К.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт). Калектыўна-дагаворнае рэгуляванне сацыяльна працоўных адносін у Беларусі: гісторыя і сучаснасць.

**Фёдараў І.А.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Канфесійная палітыка мітрапаліта Р.Ялбажэноўскага на беларускіх землях (1925 - 1955 г.): праблема ацэнкі.

**Чуешоў В.І.**, прафесар (Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт). Аб рыторыцы рынкавага дыскурса ў Беларусі 70 – 80-х гадоў.

**Кастальцова Н.Р.**, аспірантка (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Справаздачы Фонда імя Стэфана Баторыя як крыніца ў асветленні беларуска-польскіх сувязяў у галіне навукі і культуры (1990 – 2000 г.).

**Чарняк Ю.В.**, аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Арганізацыйная структура і асаблівасці дзейнасці АУН – УПА на тэрыторыі Беларусі (1939 – 1944 г.).

**Жыхараў С.Б.**, аспірант (Белдзяржуніверсітэт). Заканадаўчае рэгуляванне прыватнага чыгуначнага будаўніцтва на тэрыторыі Беларусі ў 50 – 70-я г. XIX ст.

## СЕКЦЫЯ №4

### Падсекцыя № 2

**Кіраўнікі:** доктар гіст. навук **Карзенка Георгій Уладзіміравіч**; канд. гіст. навук, прафесар **Жарскі Міхаіл Васільевіч**.

**Сакратар:** канд. гіст. навук, дацэнт **Улейчык Наталля Леанідаўна**.

**Шэўчук К.І.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.С.Пушкіна). Праблемы падрыхтоўкі навуковых кадраў Беларусі (20-я – 30-я гады XX ст.).

**Акушэвіч В.У.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Віцебскі дзяржуніверсітэт імя П.М.Машэрава). Рэпрэсіі ў адносінах да нетытульных этнічных супольнасцей Беларусі як элемент нацыянальнай палітыкі Савецкай улады (на прыкладзе Віцебшчыны канца 1920 – 1930-х гадоў).

**Янушэвіч І.І.**, канд. гіст. навук (РІВШ БДУ). Палітыка Савецкай дзяржавы ў дачыненні да праваслаўнай царквы ў 1917 - 1927 г. (на матэрыялах Беларусі).

**Макар Н.І.**, аспірант (Мазырскі дзяржаўны педінстытут імя Н.К.Крупскай). Землеўладкаванне нацыянальных меншасцяў Беларусі ў 20-я гады ХХ ст. (на матэрыялах цэнтральнага перыядычнага друку).

**Зелянкова А.І.**, выкладчык (Гомельскі дзяржуніверсітэт імя Ф.Скарыны). Ліквідацыя непісьменнасці сярод насельніцтва ўсходніх беларускіх губерняў у складзе РСФСР (1919 - 1926 г.).

**Гімбут У.В.**, аспірант (Мазырскі дзяржаўны педінстытут імя Н.К.Крупскай). Арганізацыя народнай адукацыі ў Мазырска-Прыпяцкім Палессі ў 1920-я гады (этнагэаграфічны аспект праблемы).

**Шорац Л.Ф.**, выкладчык (Віцебскі дзяржуніверсітэт імя П.М.Машэрава). Школьнае гістарычнае краязнаўства Беларусі ў 20 – 30-я гады ХХ ст.

**Пічукоў В.П.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гомельскі дзяржуніверсітэт імя Ф.Скарыны). Нямецкае насельніцтва Усходняга Палесся Беларусі ў 20 – 30-я г. ХХ ст.: на матэрыялах перыядычнага друку.

**Пурышава Н.М.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Магілёўскі дзяржуніверсітэт імя А.Куляшова). «Левы паварот»: Кастрычніцкі (1930 г.) пленум ЦК КП(б)Б і беларуская культура.

**Басюк І.А.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Нямецкая стратэгія «маланкавай» вайны і ўлік яе ў 30-я гады савецкай ваеннай думкай.

**Касцяроў А.П.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Магілёўскі дзяржаўны тэхналагічны інстытут).

Магілёўскія ваенізаваныя народныя фарміраванні напачатку Вялікай Айчыннай вайны.

**Козак К.І.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Белдзяржуніверсітэт). Нямецкая акупацыйная палітыка і грамадзянска-палітычнае жыццё ў Беларусі (1941-1944 г.).

**Бяляеў А.В.**, аспірант (Белдзяржуніверсітэт). Акруговыя (абласныя) ўправы ў сістэме нямецка-фашысцкага акупацыйнага рэжыму ў Беларусі (1941 – 1944 г.).

**Новікаў С.Я.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт). Германская эканамічная палітыка ў Беларусі 1941 – 1944 г.: да пытання аб канцэптуалізацыі праблемы айчыннымі і замежнымі гісторыкамі.

**Паўлава А.Я.**, выкладчык (Белдзяржуніверсітэт). Крыніцы па асабістаму складу партызанскіх фарміраванняў перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

**Баранова В.В.**, выкладчык (Беларускі дзяржаўны педуніверсітэт імя М.Танка). Дзейнасць Саюза Беларускіх патрыётаў (1945 – 1947 г.).

**Елізарава Г.У.**, выкладчык (Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя П.В.Сухого). Перасяленні беларускага насельніцтва з Польшчы ў БССР.

**Цішчанка Е.М.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржмедыцынскі ўніверсітэт). Ахова здароўя насельніцтва Беларусі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе (1946-1955 г.).

**Марцён М.У.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Праблемы развіцця адукацыі сельскай моладзі Беларусі ў 1960 – 1970-я гады.

**Цімафееў Р.У.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Віцебскі дзяржуніверсітэт імя П.М.Маісэрава). Транспартнае забеспячэнне сацыяльнай палітыкі беларускай дзяржавы ў 50 – 80-я г. XX ст.

**Нікіценкаў У.І.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.С.Пушкіна). Аднаўленне і пашырэнне сеткі культурных устаноў у г.Брэсце ў пасляваенны перыяд (сярэдзіна 40-х – 50-я гады).

**Крыванэй Д.А.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Беларускі навукова-даследчы цэнтр электроннай дакументацыі). Культурная палітыка Беларусі ў постсавецкую эпоху: стан і перспектывы вывучэння.

**Сілава С.У.**, канд. гіст. навук (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Беларуская праваслаўная царква і Маскоўскі патрыярхат у гады Вялікай Айчыннай вайны.

**Балтрушэвіч Н.Г.**, выкладчык (Віцебскі дзяржуніверсітэт імя П.М.Машэрава). З гісторыі праэтантызма на Беларусі (раскол у царкве ЕХБ у 60-я гады XX ст.).

**Мяцельскі А.А.**, канд. гіст. навук (Інстытут гісторыі НАН РБ). Некаторыя вынікі археалагічных даследаванняў 2001 года ў замку Радзівілаў у Нясвіжы.

**Мацэль В.М.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Акадэмія ўпраўлення пры Прэзідэнце РБ). Рэгіянальныя прыярытэты знешняй палітыкі Беларусі (на прыкладзе двухбаковага супрацоўніцтва з дзяржавамі Азіі).

**Горбач А.Т.**, аспірантка (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Знешняя палітыка БССР у 1929 – 1941 гадах у апублікаваных і архіўных крыніцах.

**Мельнік П.Б.**, аспірант (Інстытут гісторыі НАН РБ). Кадровая палітыка як сродак кіравання савецкім грамадствам.

**Дулаў А.М.**, аспірант (Віцебскі дзяржуніверсітэт імя П.М.Машэрава). Віцебскія работніцы ў перыяд першых пяцігодак (на матэрыялах успамінаў).

**Карчэўскі К.А.**, аспірант (Белдзяржуніверсітэт). Агітацыйна-прапагандыская работа сярод партызанскіх фарміраванняў і насельніцтва Беларусі на першым этапе Вялікай Айчыннай вайны.

**Сумко А.В.**, аспірантка (Белдзяржуніверсітэт). Галоўдзіт і яго дзейнасць у БССР у 20-я гады.

**Скрыцкая Е.Е.**, аспірантка (Інстытут сацыялогіі НАН РБ). Моладзь у сучасным грамадстве.

**Гістарыяграфія і гістарычная навука  
ў Рэспубліцы Беларусь**

**Кіраўнікі:** *доктар гіст. навук, прафесар Міхнюк Уладзімір Мікалаевіч; канд. гіст. навук, прафесар Чарапіца Валерый Мікалаевіч.*

**Сакратар:** *канд. гіст. навук Івашчанка Наталля Альбертаўна.*

**Карзенка Г.У.,** *доктар гіст. навук (Інстытут гісторыі НАН РБ).* Сучасная гістарыяграфія навукі Беларусі.

**Караў Д.У.,** *доктар гіст. навук, прафесар (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы).* Беларуская гістарыяграфія і гістарычны менталітэт беларусаў у канцы XVIII – 50-я гады XIX ст.

**Жмуроўскі С.Д.,** *канд. гіст. навук, дацэнт (Беларускі дзяржпедуніверсітэт імя М.Танка).* Беларуская гістарыяграфія аб трансфармацыі беларускага грамадства.

**Касовіч В.Ф.,** *канд. гіст. навук, дацэнт (Беларускі дзяржпедуніверсітэт імя М.Танка).* Гістарыяграфія праблемы развіцця капіталізма ў прамысловасці Беларусі.

**Токць С.М.,** *канд. гіст. навук (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы).* Актуальнасць мікрагістарычных даследаванняў у сучаснай беларускай гістарыяграфіі.

**Вірская В.П.,** *ст. выкладчык (Міжнародны гуманітарны эканамічны інстытут).* Айчынная гісторыя ва ўмовах грамадскіх трансфармацый пераходнага перыяду.

**Леанавец В.Ц.,** *канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы).* Размяшчэнне навуковых і навучальна-навуковых устаноў Беларусі (20 – 30-я гады).

**Кітурка І.Ф.,** *канд. гіст. навук (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы).* Эканамічныя крызісы другой паловы XVII – першай паловы

XVIII ст. і шляхі іх пераадолення ў вывучэнні і выкладанні гісторыі Беларусі.

**Сафонава В.В.**, *ст. навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ)*. Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ў 90-я гады.

**Здановіч У.В.**, *дацэнт (Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.С.Пушкіна)*. Вывучэнне гісторыі партызанскага руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: класіфікацыя гістарыяграфічных прац (другая палова 50-х – канец 80-х гадоў XX ст.).

**Новік Я.К.**, *прафесар (Беларускі дзяржуніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі)*. Школьна-гістарычная адукацыя ў кантэксце некаторых праблем гісторыі Савецкай Беларусі.

**Саковіч В.С.**, *ст. навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ)*. Працоўная дзейнасць сялянства Беларусі ў айчыннай гістарыяграфіі 80 – 90-х гадоў.

**Савіч А.А.**, *асістэнт (Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.С.Пушкіна)*. Беларускія арганізацыі ў Заходняй Беларусі ў 1921 – 1939 г. у айчыннай гістарыяграфіі 20 – 30-х гадоў.

**Ярмусік Э.С.**, *канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы)*. Каталіцкі касцёл на Беларусі ў польскай гістарыяграфіі.

**Гардзіенка А.Э.**, *малодшы навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ)*. Штодзённае жыццё насельніцтва Беларусі пад нямецкай акупацыяй (1941 – 1944): праблемы гістарыяграфіі.

**Івапчанка Н.А.**, *канд. гіст. навук (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы)*. Гістарычнае краязнаўства ў даследаваннях студэнтаў гістарычнага факультэта.

**Мялешка А.І.**, *выкладчык (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы)*. Праблемы гісторыі Беларусі ў працах П.В.Баброўскага.

**Чарапіца В.М.**, *канд. гіст. навук, прафесар (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы)*. Аб месцы курсаў па гісторыі Расіі і ўсходніх славян у падрыхтоўцы спецыялістаў-гісторыкаў.



**Каляга А.У.**, выкладчык (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Інвентары як крыніца па эканамічнай гісторыі Беларусі: гістарыяграфічны аспект.

**Кубека С.П.**, выкладчык (Мазырскі дзяржпедінстытут імя Н.К.Крупскай). Нацыянальная калекцыя «Александрыйскія мікрафільмы» у працах айчынных і замежных гісторыкаў.

**Здасюк Н.М.**, аспірант (Белдзяржуніверсітэт). Музейнае крыніцазнаўства: гісторыя і перспектывы.

**Буглак А.А.**, аспірант (Белдзяржуніверсітэт). Праблемы сучаснай беларускай і расійскай гістарыяграфіі ўсходнеславянскага язычніцтва, выкліканыя падулярызацыяй «Вялесавай кнігі».

**Шэйфер В.А.**, аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Узаемаадносіны ВКЛ і Маскоўскай дзяржавы ў другой палове XV – першай трэці XVI стагоддзяў у ацэнках сучаснай беларускай гістарыяграфіі.

**Кулевiч І.Р.**, аспірантка (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Утварэнне беларускага войска: гістарыяграфія праблемы.

**Брэль А.Р.**, студэнт (Мазырскі дзяржпедінстытут імя Н.К.Крупскай). Досвед пабудовы схемы гістарыяграфічнага аналізу.

**Бубноў А.В.**, аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Беларускі калабарацыйны рух у гады Вялікай Айчыннай вайны (1945 – 1945 г.): гістарыяграфія праблемы.

**Свірыд А.М.**, аспірант (Белдзяржуніверсітэт). Некаторыя праблемы гістарыяграфіі каталіцкай царквы візантыйска-славянскага абраду ў Заходняй Беларусі.

**Ленкевіч Д.В.**, аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Ля вытокаў гісторыка-царкоўнай бібліяграфіі на Гродзеншчыне.

**Яраш А.А.**, аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Быт праваслаўнага манаства беларускіх епархій (другая палова XIX – пачатак XX ст.).

**Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці ў XX стагоддзі**

**Кіраўнікі:** *доктар гіст. навк, прафесар* **Ладyseў Уладзімір Фёдаравіч**; *канд. гіст. навук, прафесар* **Коўкель Іван Іванавіч**.

**Сакратар:** *канд. гіст. навук, дацэнт* **Калацэй Марына Яцэкаўна**.

**Космач В.А.,** *доктар гіст. навук, прафесар, дэкан (Віцебскі дзяржуніверсітэт імя П.М.Машэрава)*. Нарманы-варагі і станаўленне беларускай дзяржаўнасці і беларускага этнасу ў сярэднявеччы (аўтарскі погляд).

**Ціхаміраў А.В.,** *канд. гіст. навук, загадчык аддзела (Інстытут гісторыі НАН РБ)*. Праблемы вывучэння міжнародных аспектаў фарміравання беларускай дзяржаўнасці ў XX ст.

**Ладyseў У.Ф.,** *доктар гіст. навук, прафесар (Белдзяржуніверсітэт)*. Праблемы станаўлення беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове (1918 – 1920 г.).

**Хасанаў А.Ш.** (*г. Мінск*). Да пытання аб прававым статусе гарадскога і вясковага насельніцтва беларускіх зямель на розных этапах станаўлення беларускай дзяржаўнасці.

**Корнеў П.І.,** *дацэнт (Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.С.Пушкіна)*. Этапы фарміравання беларускай дзяржаўнасці (1917 – 1920 г.).

**Рамановіч П.С.,** *канд. гіст. навук, дацэнт (Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.С.Пушкіна)*. Тэрыторыя і палітычна-прававы статус ССРБ у 1919 – 1922 г.

**Малыхін Л.Ю.,** *ст. выкладчык (Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт)*. Праблема станаўлення беларускай дзяржаўнасці ў даследаваннях беларускай эміграцыі.

**Траццяк С.А.,** *малодшы навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ)*. «Першая рэспубліка»: да гісторыі ССРБ.

**Скрыннікаў М.І.**, дацэнт (Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя П.В.Сухого). Саветы дэпутатаў працоўных Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941-1945 г.).

**Елізараў С.А.**, дацэнт (Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя П.В.Сухого). Рэфармаванне адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу Беларускай ССР (1954 – 1964 г.).

**Тахіян Т.М.**, аспірантка (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Праблемы беларускай дзяржаўнасці 1917 – 1922 гадоў у беларускай гістарыяграфіі на мяжы 20 – 80-х гадоў.

**Валністая М.Г.**, выкладчык; **Вайніловіч Э.Г.**, ст. выкладчык (Беларускі дзяржаўны нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт). Структура функцыянальных адносін як устойлівая цэласнасць беларускай дзяржаўнасці.

**Крывапчокі Г.М.**, ст. выкладчык (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Сацыяльнае развіццё РБ ва ўмовах глабалізацыі.

**Змітровіч І.А.**, канд. філасоф. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы); **Кірылікіна І.Л.**, аспірантка (РАН). Беларусь і Расія: праблемы адаптацыі да працэса глабалізацыі.

**Бадак М.С.**, ст. выкладчык (Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт). Перспектывы беларускай дзяржаўнасці ў кантэксце глабалізацыі.

**Дубік С.В.**, студэнт (Белдзяржуніверсітэт). Праект стварэння беларуска-літоўскай дзяржавы ў форме канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага (1915 – 1916 г.).

**Курбатаў В.М.**, дацэнт (Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя П.В.Сухого). Станаўленне беларускай дзяржаўнасці і палітычны клас.

**Бычок С.М.**, дацэнт (Магілёўскі дзяржуніверсітэт імя А.Куляшова). Лібералізм як палітычны рух у шматпартыйнай сістэме, якая фарміруюецца ў сучаснай Беларусі.

**Голубева Л.Л.**, ст. выкладчык (Белдзяржуніверсітэт). Значэнне звычайнага права ў фарміраванні агульнадзяржаўнага (агульназемскага) права.

**Дубовік А.К.**, дацэнт; **Вайніловіч Э.Г.**, ст. выкладчык (Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт). Калектыўна-дагаворнае рэгуляванне сацыяльна-працоўных адносін у Беларусі: гісторыя і сучаснасць.

**Кірылкіна І.Л.**, аспірантка (РАН). Саюз Расіі і Беларусі: расійскі погляд на праблемы станаўлення.

**Рагаўцоў Д.А.**, аспірант (Белдзяржуніверсітэт). Палітычная сімволіка Беларусі: стан і тэндэнцыі развіцця.

## СЕКЦЫЯ № 7

### Праблемы гісторыі Заходняй Беларусі

**Кіраўнікі:** доктар філасоф. навук, прафесар **Розенфельд Усер Давыдавіч**; канд. гіст. навук, дацэнт **Фёдараў Ігар Алегавіч**.

**Сакратар:** канд. гіст. навук, дацэнт **Піваварчык Сяргей Аркадзевіч**.

**Розенфельд У.Д.**, доктар філасоф. навук, прафесар (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Паланізацыя ў Заходняй Беларусі ў 20-х гадах XX ст.: праблемы тэарэтычнага мадэлявання.

**Працэнка В.Э.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Аб польскай нацыянальнай адукацыі на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1921-1939 г.).

**Улейчык Н.Л.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Да пытання аб стварэнні прафесійнага тэатра ў Заходняй Беларусі ў межваенны перыяд.

**Мазько Э.А.**, ст. выкладчык (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Дзейнасць Беларускай хрысціянска-дэмакратычнай Злучнасці ў 1917 – 1925 гадах.

**Лугачова Т.А.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Уплыў пралетарскай салідарнасці на палітычныя сістэмы ў капіталістычных краінах у 20 – 20-я гады XX ст. (на прыкладзе Заходняй Беларусі).

**Сляжыньскі В.**, доктар гіст. навук, (Інстытут гісторыі, Беласток, РП). Функцыянаванне савецкай сістэмы на Беласточчыне ў 1939-1941 гадах.

**Людко П.Ш.**, аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Транспартныя сродкі сувязі Белавежскай пушчы з наваколлем і суседнімі рэгіёнамі.

**Сільвановіч С.А.**, канд. гіст. навук (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Дзейнасць польскіх партызанскіх атрадаў у Заходняй Беларусі ў 1939 – 1941 г.

**Загідулін А.М.**, аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Этнаканфесійная палітыка польскіх улад у Заходняй Беларусі (1921 – 1939 г.): гістарыяграфія праблемы.

**Грэсь С.М.**, аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Насаджэнне асадніцтва на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921 – 1939 гадах.

**Панько А.Д.**, аспірант (Львоўскі нацыянальны ўніверсітэт імя І.Франка). Праблемы вызначэння ўсходняй мяжы Польшчы ў 1919 годзе.

**Скрабіна Л.С.**, канд. гіст. навук, дацэнт (БФУА ФПБ МІПСА). Адносіны насельніцтва Заходняй і Савецкай Беларусі да падзей верасня 1939 г.

**Цітоў І.У.**, аспірант (РІВШ БДУ). Краязнаўчы рух на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921 – 1939 г.

**Гецэвіч А.К.**, студэнт (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). «Беларускае пытанне» ў праграмах польскіх палітычных партый.

**Людко П.Ш.**, аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Гандлёва-эканамічная роля Белавежскай пушчы ў міжваенны перыяд (1918 – 1939 г.).

**Фядосаў У.В.**, канд. гіст. навук, дацэнт (Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы). Развіццё дакументазнаўства ў Беларусі.

Падпісана да друку 29.04.2002.  
Тыраж 250 экз. Заказ 83 . ГрДУ